

Рэцэнзіі



«Rozmova - Beseda»: Das ruthenische und kirchenславісche Berlaimont-Gesprächsbuch des Ivan Uževič; Mit lateinischem und polnischem Paralleltext / Hrsg. D. Buncić, H. Keipert. München: Otto Sagner, 2005. (Sagners slavistische Sammlung, 29) LII + 287 S.
«Размова - Беседа»: Рутенскі і царкоўнаславянскі пераклад Іванам Ужэвічам размоўніка Берлемонта / Выд. Д. Бунчыч, Г. Кайперт. Мюнхен: Ота Загнер, 2005.

Нямецкія славісты - вядомы прафесар Гельмут Кайперт і яго вучань Даніэль Бунчыч - упершыню ажыццяўлі навуковую публікацию рукапісу ўсходнеславянскага філогала сярэдзіны XVII ст. Івана Ужэвіча. Гэты рукапіс з канца XVII ст. захоўваецца ў Парыжскай нацыянальнай бібліятэцы (далей - ПНБ) і ўяўляе сабой кірылічны тэкст (блізкі да скоропісу) у двух слупках на старонцы, кожны з якіх на пачатку рукапісу загалоўлены надпісамі на лацінскай мове *popularis i sacra*, гэта значыць народная і сакральная (свяшчэнная) мова.

Гэты матэрыял даёно вядомы навукоўцам. З сярэдзіны XIX ст. яго рэгулярна адзначалі ўсе апісальнікі славянскіх рукапісаў ПНБ. Больш таго, у 1970-я гг. з ім пазнаёміліся і украінскія мовазнаўцы прафесар М. Жаўтабрух і акадэмік І. Біладзід (прычым апошні рыхтаваў да выдання ў 1970 г. граматыку Ужэвіча, дзе былі змешчаны факсіміле двух рукапісаў гэтай граматыкі, аўтографаў Ужэвіча). Аднаң яны датавалі рукапіс ПНБ як помнік «украінскай мовы канца 16 ст.», перакладзены калі 1575 г. аўтарам-украінцам, верагодна, у сценах Кіева-Магілянскай акадэміі. Гэтая думка ў канцы 1990-х гг. была падхопленая і развітая іншымі украінскімі даследчыкамі. І толькі ў 2001 г. Г. Кайперт атрыбутаваў рукапіс як аўтограф Ужэвіча.

Рукапіс уяўляе сабой двухмоўны тэкст на старабеларускай (стараўкраінскай) і царкоўнаславянскай мовах, перакладзены паводле папулярнага ў Заходній і Цэнтральнай Еўропе шматмоўнага размоўніка антверпенскага настаўніка Наэля з Берлемонта (памёр у 1531 г.). Упершыню ён быў апублікованы на французскай і фламандской мовах у 1527 і 1530 гг. і меў тры дыялоігі, а таксама змяшчай узоры прыватных і справавых лістоў. У сярэдзіне XVI ст. размоўнік атрымаў пераклад на лацінскую і іспансскую мовы, а таксама фламандска-французскі слоўнік. У канцы таго ж стагоддзя з'явіліся яго пераклады на нямецкую і англійскую мовы, тады ж у склад раз-

моўніка былі дадазены чатыры новыя дыялогі, а таксама кароткія трактаты па граматыцы гэтых мов. Неўзабаве Новы Берлемонт набыў пераклад на італьянскую мову, затым партугальскую, баварскую, чэшскую, брэтонскую, польскую, шведскую і нават малайскую мовы. Ён стаў стандартным падручнікам для авалодання замежнымі мовамі і шырока выдаваўся ў Заходній Еўропе на дзвох, чатырох, сямі, восьмі мовах, змяшчаючи на дзвох разгорнутых старонках разномоўныя тэксты падручніка, у калонках.

Згодна з размоўнікам Берлемонта, пераклад Ужэвіча складаецца з сямі дыялогаў і восьмімага дадатковага раздзела, у якім змешчаны ўзоры лістоў. Праца пачынаецца кароткай прадмовай у форме звязтання да чытача, перакладзенай Ужэвічам паводзе размоўніка Берлемонта. У асобным раздзеле (*Таблица книги*) пералічаны дыялогі з кароткай анатыцыяй. Кожны з дыялогаў, згодна з арыгіналам, мае свае загалоўкі (далей падаюцца іх назвы ў перакладзе з лацінскай мовы і ў версіі Ужэвіча): *Застолле дзесяці асоб (Посежение десети персонъ)*, *Пра правілы купляння і прадавання (О способах продавания и купования)*, *Пра патрабаванне доўгу з даўжніком (О мовеню з должниками)*, *Пра спосаб запытання шляху з належнымі да таго размовамі (О способе пытания о дорозе з размовами дотонъю належачыми)*. Размова агульная ў гасподзе (*Розмовы послопитыи гостемъ*), Размова пры ўставанні (*Розмова о встаню*), Перамовы да куплі належнай (*Розмовы до торговиска належачии*). Згодна з арыгіналам, дыялогі завяршаюць кароткія пералікі лічбаў (*Личбы*) і назваў тыдня (*О дняхъ тыдняхъ*). Апошні раздзел рукапісу Пра спосаб пісання лістоў, контрактаў, векселяў і распісак (*О способе писання листов, облигаций и хирокрасровъ*) утрымлівае ўзоры лістоў і некаторых дакументаў. Гэтая частка завяршаецца кароткім пералікам тытулаў і эпітэтаў, што ўжываюцца пры ліставанні, такі пералік дададзены самім Ужэвічам (S. LV, Anm. 37).

Пераклад на старабеларускую мову быў зроблены Ужэвічам поўна і амаль літаральна, тады як пераклад на царкоўнаславянскую паслядоўніча першаму (S. XXXV) і ў многіх месцах няпоўны: аўтар прапускаў загалоўкі, імёны асоб і назвы гарадоў, мясцін, святаў, лічбаў і дзён тыдня, назвы страў, тавараў, матэрыялаў, манет і грошай, вымярэнняў і вагі, а таксама асобныя старабеларускія слова і выразы, якія былі аднолькавыя з цар-

коўнаславянскай мовай. Многія кантэксты, звязаныя са штодзённымі зносінамі, размовамі на гандлёвымі ці фінансавымі тэмамі, увогуле было немагчыма перадаць сродкамі сакральнай, царкоўнай мовы. Пры спробе іх адлюстраваць у царкоўнаславянскім тэксле з'яўляліся старабеларускія сродкі: *чытай-чытай*, *раховати - личити*, *фунтъ - літръ / либръ, штибръ - штыбръ, сольдъ - сольдъ 'сольда'*, *таней - таней 'танней'*, *крамъ - крамница 'крама'*, *аксамить - аксамить* (хаць ў іншых месцах виссонъ) і інш.

Як падкрэсліваў Г. Кайперт яшчэ ў 2001 г., свой пераклад размоўніка Ужэвіч адрасаваў заходнім чытачам, каб паказаць ім судносіны народнай і сакральнай (царкоўнаславянскай) мовы. Таму яго праца адрозніваецца ад іншых перакладаў на славянскія мовы: чацкую, польскую, рускую (рукапісную, XVII ст.), якія арыентаваліся на вусную гаворку. На думку Г. Кайпера, рукапіс мусі служыць ілюстрацыйным дадаткам да лацінскай граматыкі Ужэвіча.

Выданне нямецкіх славістаў складаецца з папярэдніх заўгар выдаўцу (S. III-VIII), уводзін (S. XIII-LI) і непасрэдна самой публікацыі рукапісу (S. 2-287). Уводзіны пачынаюцца запісанням рукапісу (S. XIII-XVIII), дзе разглядаецца тып пісьма і пагінацыя, адзначаны запісы бібліятэкарэй, апісана вокладка XIX ст. Далей ва ўводзінах выкладаюцца прынцыпы выдання кірылічнага тэксту (S. XVIII-XXV), у прыватнасці, разгледжаны малюнак літар і графіка рукапісу, пералічаны алаграфы (адны рукапісныя варыянты перададзены выдаўцамі адной літарай, іншыя - рознымі літарамі), а таксама прааналізаваны скарачэнні рука-пісу. Пасля вызначэння арыгінала перакладу (S. XXV-XXXVI) публікатары акрэслі прынцыпі выдання лацінскага тэксту (S. XXXVI-XXXIX) і польскага паводле варшаўскага выдання 1646 г., дзе апублікованы першы польскі пераклад размоўніка Берлемонта (S. XXXIX-XLI). Уводзіны завяршаюцца спіс цытаваных крыніц, ключ да пазначэння ўдзельнікаў дыялогаў (паводле раздзелаў), якія падаюцца скарочана, і канспект зместу кожнага раздзела размоўніка - у выглядзе табліцы.

Размоўнік быў перакладзены з лацінскай мовы (S. XXV-XXVIII), прычым нямецкім славістам удалося вызначыць канкрэтнае выданне, якое паслужыла Ужэвічу арыгіналам. Ён дакладна ўпісваў радкі свайго перакладу паводле радкоў лацінскага тэксту, рыскамі адзначаючы (за рэдкім пропускамі) старонкі свайго арыгінала (S. XXIX), пры гэтым нават паўтараў пераносы ў сваім лацінскім арыгінале (S. XXXIII-XXXV). Выдаўцы адшукалі шэраг восьмімойных выданняў (Дэлфт 1598, 1605, 1613; Флісінген 1613; Гаага 1613), лік старонак у якіх (адноса лацінскай версіі) супадае з пазнакамі рукапісу Ужэвіча. Некаторыя дробныя рысы, якія былі перанятыя ім у перакладзе (S. XXXI-XXXII), дазволілі выдаўцам указаць на выданне 1613 г. (Дэлфт і Гаага, апошніе ідэнтычнае з першым, паколькі выканана на тых самых наборных дошках) як бліжэйшае да рукапісу Ужэвіча (S. XXXII). Менавіта дэлфцкае выданне і было апублікавана Г. Кайпертам і Д. Бунчычам у якасці лацінскага ўзору рукапісу Ужэвіча, з розна-читаннямі паміж іншымі вышэйназванымі

галандскімі выданнямі, а таксама лацінскім тэкслом у варшаўскім выданні 1646 г.

Выдаўцы надрукавалі ўсе тры версіі наборнымі шляхам і размісцілі лацінскі і польскі тэксты паралельна з перакладам Ужэвіча, пры гэтым на кожны яго радок прыпадае не толькі адпаведны лацінскі радок, але нават польскі фрагмент. На левай старонцы змешчаны лацінская і польская версіі, на правай - старабеларускі і царкоўнаславянскі пераклады. Тэкст рукапісу Ужэвіча апублікованы з максімальным набліжэннем да арыгінала: захавана размяшчэнне слупкоў на старонцы, іх радкі, закрэсленні, прыпіскі, падкрэсленні, рыскі, адступы і нават прагалы паміж словамі (разам напісаныя словаы надрукаваныя без прагалаў, але ў гэтым выпадку яны падзеленыя рыскамі), а таксама скрачэнні, надрадковыя і вельмі рэдкія пунктуацыйныя знакі. Разам з тым выдаўцы ўключалі ў радок выносныя літары (пазначаючы іх толькі курсівам) і выпраўлялі яўныя памылкі, апіскі ці паляпшалі няясныя напісанні, робячы адпаведныя адзнакі ў падрадковых заўвагах, дзе пададзены таксама варыянты ці эмендацыі. На жаль, пры наборы тэкстаў не ўдалося пазбегнуць радкіх друкарскіх памылак (у рукапісе Ужэвіча, у лацінскім тэксле, і нават у тэксле ўласных уводзін выдаўцу). Аднак гэтыя дробныя недахопы не зніжаюць высокай вартасці выдання, выкананага ў лепших традыцыях нямецкай навукі.

Беларускім і украінскім вучоным застаецца толькі дзяякаўцаў сваім нямецкім калегам, якія разгарнулі перад імі новую старонку даўно-мінулай спадчыны. Іх карысная публікацыя ўводзіць у навуковы ўжытак каштоўную крыніцу старабеларускай мовы і філаглогіі ў супрадажэнні не толькі яе лацінскага арыгінала, але таксама бліжэйшай у культурна-генетычных адносінах польскай версіі. На падставе нямецкай публікацыі можна будзе не толькі правесці шырокасць кала даследаванняў па гісторычнай лексікалі, фанетыцы і граматыцы, а таксама дыялекталогіі і гісторыі літаратурных моў беларусаў і украінцаў, але і нанова падысці да кваліфікацыі мовы-абекта граматыкі Ужэвіча і вызначэння яго роднага дыялекту.

I.П. Клімаў,
кафедра беларускай філаглогії
Беларуская дзяржаўная ўніверсітэт
культуры і мастацтваў